

**ГРАФІК**  
прыёму па асабістых пытаннях кіраўніцтвам  
ААТ «Мінскі домабудаўнічы камбінат»

<b>Імя, прозвішча, імя па бацьку</b>	<b>Пасада</b>	<b>Дні прыёму</b>
<b>СЯРОГІН</b> Юрый Яўгеньевіч	дырэктар	кожны аўторак 17:00-20:00 (кааб. 209)
<b>СТАНЧЫК</b> Генадзій Вікенцьевіч	галоўны інжынер	кожны панядзелак 17:00-20:00 (каб. 209)
	намеснік дырэктара па кадрах, сацыяльных пытаннях і ідэалагічнай рабоце	кожны панядзелак 17:00-20:00 (каб. 208)
<b>ІВАНОВА</b> Людміла Фёдараўна	намеснік дырэктара па эканамічных пытаннях	1-ы панядзелак 17:00-20:00 (каб. 207)
<b>ЯКУБОЎСКІ</b> Алег Бекіравіч	намеснік дырэктара па матэрыяльна- тэхнічным забяспачэнні	2-і панядзелак 17:00-20:00 (каб. 216)
<b>КАЛЕНІК</b> Аляксандр Уладзіміравіч	начальнік упраўлення прамысловай вытворчасці	2-і чацвер 17:00-20:00 (каб. 210)
<b>ЛУГІН</b> Аляксандр Віктаравіч	начальнік упраўлення прамысловай вытворчасці	1-я серада 17:00-20:00 (каб. 205)
<b>КРАСНАГІР</b> Тамара Уладзіміраўна	галоўны бухгалтар	3-і панядзелак 17:00-20:00 (каб. 204)